

«НЕКАРАНАВАНЫЯ КАРАЛІ...»

Немагчыма вызначыць іншы шляхоцкі род, які на працягу стагоддзяў выклікаў бы, ў адносінах да сябе самыя супяречныя меркаванні і ацэнкі. Прадстаўнікі гэтага роду здолелі пакінуць прыкметны след у самых розных галінах дзеяньнісці — ад грамадска-палітычнага жыцця да культуры і асветніцтва. Яны бралі ўдзел у ваенных дзеяньнях, на свае гроши будавалі друкарні ў Берасці, Нясвіжы ды іншых беларускіх гарадах, стваралі тэатры, пісалі музыку і лібрэта операў, збіралі і захоўвалі калекцыі кніг, дакументаў, карцінаў, зброі, рэдкасцяў і каштоўнасцяў. Яны рабілі гісторыю Айчыны і тады, калі бралі ўдзел у палітычных інтрыгах Вялікага Княства Літоўскага, Рэчы Паспалітай, Расейскай імперыі, упłyvalі на палітыку, эканоміку, культуру сваёй дзяржавы ў адпаведнасці з уласнымі патрэбамі, імкненнімі, густамі... Напэўна, чытач ужо здагадаўся, што гаворка ідзе пра Радзівілаў. На Беларусі было шмат магнацкіх родаў, але цяжка назваць больш славуты беларускі род.

Ганна з роду Радзівілаў кіравала Мазовіяй (частка Польшчы з сталіцай у Варшаве). Барбара Радзівілава была каралевай Польшчы і вялікай князёўнай лі-

тоўскай. Каханне, якое выклікала яна ў сэрцы караля Жыгімента II Аўгуста, называлі «каханнем стагоддзя». Сярод Радзівілаў былі буйныя кальвіністы (Мікалай Чорны, Януш, Багуслаў) і заўзятая каталікі (Мікалай Крыштап Радзівіл Сіротка). Адзін з Радзівілаў быў сярод кіраўнікоў паўстання 1830 г. супраць расейскага прыгнёту. Першы Сойм пасля аднаўлення Польшчай незалежнасці ў 1918 г. адкрыў Фердынанд Радзівіл. Ягоны сын Януш падчас I сусветнай вайны з'яўляўся міністрам замежных спраў Польшчы. Сын Януша, князь Станіслаў, быў у сваяцтве з амерыканскім презідэнтам Джонам Кенэдзі (яны ажаніліся з сёстрамі — Жаклін і Лі Був'е).

Часы княжання Радзівілаў пакінулі свой адбитак на архітэктуры шмат якіх беларускіх гарадоў і мястэчак, такіх як Нясвіж, Мір, Клецак, Койданава, Слуцак. Намаганнямі Радзівілаў збіраліся і доўгія гады захоўваліся каштоўнейшыя калекцыі. Адна з іх — гэтак званыя 12 апосталаў — набыла незвычайную славутасць і зрабілася легендарнай, калі без следу знікла падчас напалеонаўскага нашэсця.

У Нясвіжы намаганнямі Францішкі Уршулі Радзівілавай і яе

мужа Міхала Казімера Рыбанькі быў створаны першы ў нас свецкі тэатр. З гэтым тэатрам непарыўна звязана творчасць другога прадстаўніка славутага роду Радзівілаў — Мацея, таленавітага кампазітара, лібрэтыста, выканануцы... Яшчэ адна вельмі каларытная асoba з роду Радзівілаў — Кароль Станіслаў II Пане Каханку, дзівосы і незвычайнія паводзіны якога засталіся ў шматлікіх легендах, што дагэтуль можна пачуць у Нясвіжы.

Безумоўна, коротка расказаць аб усіх прадстаўніках гэтага старажытнага роду немагчыма. На жаль, у нашай краіне пакуль што не напісаны ніводнай кнігі, якая была б цалкам прысвечана Радзівілам. У некаторай ступені запоўніць гэты прабел закліканы бібліографічны спіс «Некараанаваныя каралі Вялікага Княства Літоўскага: (Радзівілы ў гісторыі Беларусі)», надрукаваны ў бібліографічным бюлетэні «Новыя кнігі Беларусі» (1995, № 1), што выдае Нацыянальная бібліятэка Беларусі. Гэта — своеасаблівы даведнік, які пазнаёміць чытача з асобнымі выданнямі, артыкуламі з кніг, газетаў і часопісаў,

прысвечанымі Радзівілам. Складальнік не аbmінуў замежныя крыніцы і старыя выданні.

Сліс складаецца з некалькіх частак. Першая знаёміць з паходжаннем роду, яго асноўнымі лініямі і ўвогуле з той ролей, якую Радзівілы адыгралі ў гісторыі свай краіны. Другая частка прысвечаная асобным прадстаўнікам роду, сярод якіх Мікалай Руды, Мікалай Чорны, Барбара, Мікалай Крыштап Сіротка, Януш, Багуслаў, Міхал Казімер Рыбанька, Францішка Уршуля, Кароль Станіслаў II Пане Каханку, Мацей, а таксама нашчадкі роду, нашыя сучаснікі. Кароткія біяграфічныя даведкі суправаджаюцца спісам літаратуры, прысвечанай згаданай асобе. Апошнія два раздзелы — «Партрэты Радзівілаў» і «Радзівілы ў мастацкай літаратуре» — адпаведна аблегчаць зацікаўленаму чытачу пошук неабходнай літаратуры.

Пазнаёміцца з бюлетэнем «Новыя кнігі Беларусі» можна ў кожнай масавай бібліятэцы. Выданне можна таксама набыць у кіёсках Таварыства беларускай мовы імя Ф. Скаріны.

Кацярына ШЫШКОВА,
бібліёграф наукоўца-бібліографічнага
аддзела Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі.